

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 18 (6295) | 22 студзеня 1939 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

ВЫШЭЙ ТЭМПЫ ЛЕСАЗАГАТОВАК І ВЫВАЗКІ!

Лесазагатаўчая прамысловасць рэспублікі знаходзіцца зараз на рашаючым этапе. Першы квартал 1939 года на працягу якога павінна быць загатоўлена і вывезена два мільёны кубаметраў драўніны, у значнай меры вырашае поспех усё гэтавага плана.

Мерапрыемствы партыі і ўрада па паліпашэнню работы лесазагатаўчай прамысловасці стварылі ўсе ўмовы для поўнага выканання плана 1939 года.

Партыя і ўрад далі лесазагатаўчыкам праграму дзеяння, далі ім у рукі ключ да перамогі, да поўнага перамагання адставання лесной прамысловасці і забеспячэння яе рэзкага ўздыму.

Усё армія работнікаў лесной прамысловасці: яе камандзіры вытворчасці, майстры, лесарубы, возчыкі, траляўшчыкі, шоферы, трактарысты трымаюць экзамен перад савецкім народам. Яны абавязаны апраўдць велізарную дапамогу і навае, аказаны ім партыяй і ўрадам.

Цяперашні асенне-зімовы сезон павінен быць пераможным у рабоце лесной прамысловасці.

Як-жа ідзе справа? Факты паказваюць, што паўтарэння ігнаць памылкі мінулых год. У многіх леспрагмазах і лесалунках прадаўжаюць працаваць адсталыя метады.

Не дазваляюцца яе належныя рацыяналізаваныя інструменты. Слаба падхваляюцца вопыт перадавых лесарубаў краіны.

Слабая прадуцтва сабораў і механізацыя скаротуваецца дрэнна.

Робата ў лесе ў большасці леспрагмазах і механізацыя пунктаў з самага пачатку 1939 года дрэнна арганізавана.

Абсалютна недапушчальна, калі тэмпы вывазкі ў студзені 1939 года зніжаюцца ніжэй, чым у снежні мінулага года.

Рашаючае значэнне ў забеспячэнні плана першага квартала мае калгасны гужавы транспарт.

і апраца таго — 20 проц ад сезоннай прэміі-надабуйкі возчыкаў, працуючых у лесе на конях калгаса.

Пастанова партыі і ўрада, вызначыўшая велізарныя выгады для калгасаў і калгаснікаў, працуючых на лесазагатаўках і вывазцы, ляснымі арганізацыямі вельмі слаба растлумачана.

Гэта, вядома, можа адбыцца на выхадзе ў лесе 15 студзеня ў лесе працавала менш, чым гэта вызначана па плане — лесарубаў — на 2737 чалавек і возчыкаў — на 3412 чалавек.

Кіраўнікі і нізавыя работнікі лясных прадпрыемстваў, партыйныя і савецкія арганізацыі павінны шырока растлумачыць калгасным масам пастанову партыі і ўрада, дабіцца, каб выхад у лесе калгаснікаў поўнасьцю адпавядаў заключаным дагаворам і планам, каб у лесе на працягу сезона працавалі пастаянна, устойліва брыгады калгаснікаў.

Пара вразумець, што ўсталяванне пэснай сувязі лясных прадпрыемстваў з калгасамі з'яўляецца адною з рашаючых умоў уздыму лесазагатавак і вывазкі, стварэння ўстойлівых кадраў у лесе.

Учора ў газете «Звязда» быў апублікаван матэрыял аб выдатным рэкордзе лесаруба Леаніда Кірэвіча тав. Гоціна Васіля.

Прымініўшы ўпершыню ў лясной прамысловасці БССР метады работы вядомага лесаруба краіны тав. Гузіенка, тав. Гоцін разам са сваім званом загатоўваў 19 студзеня 232 кубаметры драўніны — 483 проц. нормы.

20 студзеня ён даў 543 проц. нормы. Брыгада прадаўжае работу, дабіваючыся новых поспехаў.

Бяскучы поспех тав. Гоціна з'яўляецца паказальнікам велізарнага прапоўнага ўздыму сярод лясных работных, выкінаюцца пастаянна партыі і ўрада аб паліпашэнні работы лесазагатаўчай прамысловасці, паказальнікам невычарпальных матэрыялаў, якія толькі ў сабе стыхануўшыя метады працы.

Лясныя прадпрыемствы Беларусі маюць выдатныя кадры лесарубаў, траляўшчыкаў, возчыкаў, шофераў, трактарыстаў.

Многія з іх, атрымаўшы падтрыманне і дапамогу з боку кіраўнікоў леспрагмазах, паказваюць добрыя ўзоры стыхануўшай працы.

У Іванаўскім механізацыянальным лесалунку лесарубы Свідзінскі Віктар, Гельбоўскі Фаня, Шах Федар і іншыя сістэматычна выконваюць свае нормы на 225—230 проц, заробляючы да тысяч рублёў у месяц.

Зараз наступіла павелічэнне, што брыгада лесаруба Баравога з Брэсцкага лесалунка таксама пачала прымяняць метады работ тав. Гузіенкі. Задача заключаецца ў тым, каб шырока распаўсюдзіць вопыт перадавых стыхануўшых, вопыт тав. Гоціна, заробіць яго звышнормам тысяч лесарубаў нашай лясной прамысловасці.

Задача заключаецца ў тым, каб арганізаваць лясную сацыялістычную саборніцтва ва ўсіх леспрагмазах, механізацыянальных лесалунках, у кожнай брыгадзе і ў кожным званне.

Лесарубам, возчыкам, траляўшчыкам, камандзірам вытворчасці на лесазагатаўках створаны выдатныя ўмовы аплаты працы.

Партыя і ўрад створалі таварышам такі парадокс захавання стыхануўшай работы, пры якім сапраўды асаецца толькі добра працаваць. Прадучы часна, выконвай і перавыконвай устаноўленую норму, выконвай і перавыконвай сезоннае заданне — і атрымаеш аплату не ніжэй шахцёра, чыгуначніка, металурга.

Рад механізацыянальных пунктаў і леспрагмазах — Іванаўскі, Вялікініцкі, Горачкі, Асіповіцкі, Рэчыцкі, Ельскі, Дзельніцкі — дабіліся добрых поспехаў у рабоце, выканавшы і перавыканавшы планы 1939 года.

Гэтыя поспехі лясныя работнікі і камандзіры прадпрыемстваў. Гэтыя перамогі неабходна перадаваць і мношчы, заахвочваючы перадавымі ўспышкамі адстаючых, выганяючы нягодных работнікаў, узнікаючы масы на прапоўную доблесць, на шырокае ўкараненне перадавога стыхануўскага вопыту.

Таварышы лясныя работнікі! Выходзіце на сацыялістычнае саборніцтва! Барце выдатны прыклад са стыхануўшай-лесаруба тав. Гоціна!

Змагайцеся за агульны ўздым лясной прамысловасці рэспублікі!

У сваім звароце Кампаніс адзначае пэсныя сувязі, якія аб'ядноўваюць Каталонію з астатняй Іспаніяй, і падкрэслівае неабходнасць падпарадкавацца дырэктывам Цэнтральнага ўрада.

У сваім звароце Кампаніс адзначае пэсныя сувязі, якія аб'ядноўваюць Каталонію з астатняй Іспаніяй, і падкрэслівае неабходнасць падпарадкавацца дырэктывам Цэнтральнага ўрада.

УСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЗЕ ПЕРАДАВІКОЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

Вітаю майстроў сацыялістычнага земляробства Савецкай Беларусі, а ў іх асабе ўсіх беларускіх калгаснікаў, сельскагаспадарчую інтэлігенцыю.

Спадываюся, што ваша нарада дасць каштоўны ўклад ва ўздым сельскай гаспадаркі краіны, забяспечыць лепшае выкананне пастановы Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР аб падрыхтоўцы і правядзенні Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Дырэктар Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Цыцын.

СУТАЧНЫ ПЛАН ЗДАБЫЧЫ ВУГАЛЮ ПЕРАВЫКАНАН

19 студзеня на вугальных прадпрыемствах Савецкага Саюза здабыта 389.064 тоны каменнага вугалю, г. зн. 102,2 процанта сутачнага задання.

Камбінаты Данбаса ў гэты дзень перавыканалі план: «Сталінгугаль» — 102,3 процанта, «Варшылаўгугаль» — 101,8 процанта, «Растовугаль» — 107,6 процанта.

У камбінатах Кузбасуагугалю 19 студзеня план выканан на 103,3 процанта.

КРАІНА ЁШАНОУВАЕ ПАМЯЦЬ В. І. ЛЕНІНА

ЖАЛОБНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ ПАМЯЦІ В. І. ЛЕНІНА У ВЯЛІКІМ ТЭАТРЫ

На франтоне Вялікага тэатра звысока і блізкае мільёнам працоўных усёго свету бессмертнае імя — ЛЕНІН.

Кожны год у гэты дзень абіраюцца сюды маскоўскія работнікі, работніцы, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, камандзіры і чырвонаярмейцы, каб ушанаваць памяць Вялікага Ільіча Леніна, каб адзначыць, як савецкі народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў ажыццяўляе вялікія лясныя завезы.

21 студзеня ў Вялікім тэатры адбылося жалобнае пасяджэнне, прысвечанае 15-й гадавіне з дня смерці Вялікага Ільіча Леніна.

На сцене — гіганцкі партрэт Леніна. Яго падножжа ўстае ў жыццёвыя кветкі. Ія баявыя сіягю, перавітых жалобным кранам, у строгім біамоўі пад пачотны воінскі марш. Лоўнугі на ярусх паслаўшай працу, стыхануўшы ў СССР славой славы, стыхануўшы, справай доблесці і героістыка.

Лоўнугі гавораць аб дыспальне сацыялістычнай працы, магутнасці Работы таварыш Сталін. Імя любімага правядыра народаў выкінае доўгія гарачыя апальдэменты. Яны нарастаюць з новай сілай, калі выбіраюцца пачотны прэзідыум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталінным, а таксама тт. Дзмітрав, Тэльман і Хоце Дыяса.

З вялікай увагаю прысутныя слухалі даклад заведнага культасветадзела ЦК КП(б)Б тав. Эйдзінава: «15 год без Леніна, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна на лясным шляху». Перад кожным з новай сілай уворга гаворы чалавечы ўсіх часоў і народаў, вобраз арганізатара Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі — вялікага Леніна.

На магіле В. І. Леніна яго верны вучань і саратнік таварыш Сталін ад імяні Комуністычнай партыі сказаў урачыстую клятву — вёсці народы СССР на лясныкам шляху. Вялікі Сталін вядзе нашу сацыялістычную рэвалюцыю ад перамогі да перамогі, пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі СССР дабіўся сутэсна-гістарычных перамог.

У гэтых перамогах яра адлюстравана таржаство ляснізма.

Апошнія словы даклада, прысвечанага пераможнаму сіягю Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, вялікаму правядыру народаў таварыш Сталін, тонуць у гарачых апальдэментых і гукых пролетарскага гімна — «Інтернацыянала».

МАГІЛЕЎ

21 студзеня прадстаўнікі партыянага, савецкага і комсомольскага актыва сабраліся ў гарадскі тэатр, каб ушанаваць памяць В. І. Леніна. У глыбіні сцены палымее шчыт з сілуэтам Ільіча. Па прапанове старшыні горавета тав. Астравы Удзельнікі жалобнага пленума горавета ўшанаваюць памяць Вялікага Ільіча ўстааненнем.

Пад бурны апальдэменты выбіраюцца пачотны прэзідыум у саставе членаў Палітбюро на чале з таварышам

ПАСТАНО ВА БЮРО МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА КАМІТЭТА КП(б)Б.

АРТЫКУЛЫ: Б. Занс — 9-е студзеня 1905 года.

З. Ларысаў — Рашуча змагацца з парухальнікамі працоўнай дыспльіны.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРАПІС НАСЕЛЬНІЦТВА. У 97-гадовага калгасніка. Вынікі дрэннага інструктажа.

П. Кавалёў — Перапісны ліст стыхануўца.

ЗА РУБЯЖОМ:

На франтах у Іспаніі. Патрыятычны ўздым кітайскага народа.

Таварышныя акты ў Англіі. Сесія савета Лігі нацыі.

Умадаванне сувязей паміж французскімі комуністамі і сацыялістамі.

Фарміраванне германскіх карпусоў для іспанскіх міццэнікаў.

Зварот Кампаніса. Суд над германскімі шпіёнамі ў ЗША.



Удзельнікі ўсебеларускай нарады перадавікоў-стыхануўцаў сельскай гаспадаркі. На здымку (злева направа): А. І. Канусіна — званіца на Ільіч Ільічэўскай МТС, Бабруйскага раёна, С. К. Лазарына — брыгадзір трактарнай брыгады Карыніцкай МТС, А. Ф. Бяку — брыгадзір трактарнай брыгады Бярэзінскай МТС, Дрысенскага раёна, К. Н. Міхасевіч — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, старшыня калгаса ім. Куйбышава, Бабруйскага раёна, і А. І. Бандарына — намбайнера Карыніцкай МТС. Фото Я. Салавейчыка.

КРАІНА ЁШАНОУВАЕ ПАМЯЦЬ В. І. ЛЕНІНА

ЖЫВЕ МІЖ НАС ГЕНІЙ

Жыве між нас геній, Як сонца, як зоры, Як новая праўда зямлі, І сее праменні

Проз гораў і моры, Каб людзі шчасліва жылі. На гонях раскутых, На нівах калгасных

Ляжыць яго праўды пачыць. У сіне нячутай, У поспуты яснай

Сляды яго праўды гараць. У гомане-шуме, Дзе мора шугае,

У авно стальных пашынь, Якуб КОЛАС.

У песнях і думках, Ад края да края, У гоме магутных турбін;

У гудзе заводзкіх, У агнях Днепрабуда Красуецца генія ўзмах,

У дружбе народаў, Між вольнага льоду, І ў сталініцкіх зоркіх вачах.

Між нас жыве Ленін, Як сонца, як зоры, Як мудрасць вялікай зямлі,

І сее праменні, Агні непакоры, Каб людзі шчасліва жылі.

ВІЦЕБСК

У 8 гадзін вечара 21 студзеня ў Белдзяржтэатры адбылося пасяджэнне горавета разам з партыйнымі, профсаюзнымі, комсомольскімі арганізацыямі, прысвечанае 15-гадзію з дня смерці В. І. Леніна.

Зала сапраўды гучыла гучна і глыбока ў гэты момант, дзе на чорным акаемітным фоне, сярод апальдэментных сіягю, узвышаецца велічная бразовая фігура Вялікага Ільіча.

Стаячы з палкітай галавой, прысутны ўшанаваюць памяць вялікага правядыра.

У пачотны прэзідыум выбіраюцца члены Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталінным, а таксама тт. Дзмітрав, Берыя, Тэльман, Хоце Дыяса, Іварура.

Удзельнікі пасяджэння заслухалі даклад «15 год без Леніна на лясным шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна».

Пленум паслаў пісьмо ЦК ВКП(б), у якім прапоўнае Віцебска даць абяцанне высока трымаць сіяг Леніна — Сталіна і яшчэ шчыльней згуртаваць вакол Цэнтральнага Камітэта нашай партыі і свайго вялікага любімага правядыра таварыша Сталіна.

Пасля пленума калектывам Віцебскага Беларускага драматычнага тэатра была дадзена пастаўка «Чалавек з ружжом».

ДОБРУШ

З велізарнай любоўю ўшанаваюць працоўныя раёна светлую памяць вялікага Леніна. У гэты дні работныя, калгаснікі, сацыяльна інтэлігенцыя, служачыя знамянаю са слаўным жыццём і дзейнасцю вялікага правядыра і настаўніка, выучаючы яго бессмертны творы. У бібліятэках значна ўзрос пошыт на творы Леніна. У раённым партыйным кабінете, дамах сацыяльна-культурна і школах арганізаваны выстаўкі твораў Вялікага Ільіча.

ГОМЕЛЬ

Вечарам 21 студзеня клуб тэатра імяні Леніна запойніўся прадстаўнікамі партыйных, савецкіх і профсаюзных арганізацый і стыхануўшымі прадпрыемстваў горада.

Яны прышлі ўшанаваць светлую памяць генія чалавечы, правядыра і арганізатара Усеаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў) — Вялікага Ільіча Леніна.

Жалобны сход алірэў старшыня гарадскога савета — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР — тав. Фінагенаў. У пачотны прэзідыум выбіраюцца члены Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з вялікім правядыром народаў таварышам Сталінным.

Удзельнікі схода праслухалі змястоўны даклад «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна на лясным шляху».

Пад гарачыя, доўга неамаўкаючыя апальдэменты сход паслаў прывітальную тэлеграму вялікаму правядыру і настаўніку І. В. Сталіну.

Пасля ўдзельнікі схода з вялікай цікавацю прагледзлі фільм «Вялікае заравя».

ПОЛАЦК

У цэхах і брыгадах хлебазавода, мясакамбіната, лесазавода і інш. прадпрыемстваў Полацка праведзены гутаркі, пазнавальныя слухачоў з біяграфіяй В. І. Леніна.

Выстаўка, адлюстравваючая яго жыццё і дзейнасць на карцінах партыйных, адкрыта ў двух пачотных залах, адкрыта ў двух пачотных залах, адкрыта ў двух пачотных залах.

Штодзённа сюды прыходзяць агітатары, бяздэйны, працоўныя горада. У калгасе Арыўскага, Васільевскага і іншых сельскагаспадарчых арганізацый дэманструецца кінофільм «Чалавек з ружжом».

БАГУШЭЎСК

Адкрытыя партыйныя сходы адбыліся ў 12 пачотных партыйных арганізацый раёна. Партыйныя і неапартыйныя большэвікі праслухалі даклад «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна на лясным шляху».

Гутаркі аб жыцці і дзейнасці Леніна праводзяцца ў катэх-чытальных Нова-сельскага, Стайкаўскага і іншых сельсаветаў раёна.

ДА ВЕДАМА ЧЫТАЧОЎ І ПАПІСЧЫКАЎ «ЗВЯЗДЫ» Чарговы нумар «ЗВЯЗДЫ» выйдзе 25 студзеня.

ПАСТАНОВА БЮРО МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА КАМІТЭТА КП(б)Б

АБ ПАРУШЭННІ ПАСТАНОВЫ СНК СССР, ЦК ВКП(б) І ВЦСПС АД 28 СНЕЖНЯ 1938 ГОДА «АБ МЭРАПРЭМІСТВАХ ПА УПАРАДКАВАННЮ ПРАЦОУНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ, ПАЛІПШЭННЮ ПРАКТЫКІ ДЗЯРЖАВНАГА СОЦЫЯЛЬНАГА СТРАХАВАННЯ І БАРАЦЬБЕ СА ЗЛОУЖЫВАННЯМІ У ГЭТАЙ СПРАВЕ» НА КАРТАГРАФІЧНАЙ ФАБРЫЦЫ г. МЕНСКА

Бюро гаркома КП(б)Б адзначае, што на картаграфічнай фабрыцы пасля рашэння СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС ад 28 снежня 1938 года мелі месца факты прагулаў асобных рабочых фабрыкі. Так, 6 студзеня 1939 года рабочы фотатэка Кошкіна і 2 студзеня рабочы гравіёрка пэха Дуларэў арабілі прагул, аднак былі дапушчаны да работы. Рабочы гравіёрка пэха Іванов падраў два дні не выходзіў на работу, але ніякі меры да яго не былі прыняты.

Гэтыя факты сведчаць аб тым, што дырэктар фабрыкі т. Жубрын замест выканання рашэння партыі і ўрада аб умалаванні працоўнай дысцыпліны стаў на шлях палупісьцеўства і пакраўіцельства прагульчыкам і сваёй практыкай ігнараваў рашэнне партыі і ўрада.

Партгор тав. Кофман і старшыня фабкома т. Гаўрылькевіч не аразумелі палітычнай важнасці рашэння партыі і ўрада і замест стварэння грамадскай думкі вакол прагульчыкаў і мабільных рабочых фабрыкі на барацьбу за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, па сутнасці, ўхіліліся ад гэтай справы і не разгадалі на антыздаржаўна дзейнасці дырэктара фабрыкі т. Жубрына.

Бюро Менгаркома КП(б)Б пастамаўляе:

1. За палупісьцеўства і пакраўіцельства прагульчыкам і ігнараванне пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС ад 28 снежня 1938 года — дырэктара картаграфічнай фабрыкі Жубрына з работы зняць і матэрыял аб ім перадаць следчым органам.
2. Указаць партгору т. Кофману і старшыню фабкома т. Гаўрылькевічу на тое, што яны ўхіліліся ад выканання рашэння СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС ад 28 снежня 1938 года і не разгадалі на антыздаржаўна дзейнасці дырэктара фабрыкі Жубрына.
3. Даручыць партгору т. Кофману і старшыню фабкома т. Гаўрылькевічу на працягу пяці дзён скончыць следства па пытанню аб парушэнні пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС ад 28 снежня 1938 года на картаграфічнай фабрыцы і віноўных прыгнучу па судовай адказнасці.
4. Даручыць сакратару Варашыляўскага РК КП(б) т. Карачуку правесці алкраты сход партарганізацыі картаграфічнай фабрыкі, на якой растлумачыць пастанову СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС ад 28 снежня 1938 года і дасвоілі да ведама гэтае рашэнне бюро гаркома КП(б)Б.
5. Данае рашэнне апублікаваць у друку.

В. а. сакратара менскага гаркома КП(б)Б. С. БАЛЯЕУ.

РАШУЧА ЗМАГАЦА З ПАРУШАЛЬНІКАМІ ПРАЦОўНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

ВІШЕБСК. (Нар. «Звязда»). Два дні 19 і 20 студзеня ў зале гаркома партыі праходзіў агульнагарскі сход партыйна-гаспадарчага і прафесійна-нальнага актыва па пытанню аб колесе рэвалюцыйнага пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС аб мерапрэмістах па ўпарадкаванні працоўнай дысцыпліны.

З даклада сакратара гаркома тав. Матлахава і спрачак выявілася, што ў момант апублікавання пастановы працоўная дысцыпліна на прадпрыемствах Вішэбска значна ўмацавалася. Рэзка знізіліся прагулы і спазненні, паднялася прадуцтва і якасць працы.

Аднак, на некаторых прадпрыемствах прагулы і спазненні яшчэ канчаткова не зніклі. За 18 дзён студзеня на 180 спазненняў, на чыгуначным вузле — 79 прагулаў. Не зніклі прагулы таксама на шпачніцкім камбінаце ім. Куйбіцава, фабрыцы ім. Кагановіча і інш.

Замест большавіцкага выканання пастановы партыі і ўрада асобныя гарадзкія прадпрыемствы ліберальнічалі з парушальнікамі працоўнай дысцыпліны. Начальнік пэха паліт фабрыкі «Сіня індустріялізацыя» тав. Лістэрнін дапусціў да работы прагульчыкаў Жураўліева. Дырэктар маслазавода тав. Казлоўскі дапусціў да работы рабочага Салаўёва, які спазніўся на цэлы гадзіну. Пакрывае прагульчыкаў таксама дырэктар фабрыкі ім. Кагановіча тав. Блажычын.

На радзе прадпрыемстваў асобныя камуністы і камандзіры вытворчасці самі груба парушаюць працоўную дысцыпліну, прычым у пэрым радзе выдкі яны астаюцца непакаранымі. Так, напрыклад, арабішлага прэгал майстра касцюма пэха фабрыкі «Сіня індустріялізацыя» Рымера не зволілі, а перавялі толькі на ніжэйшую работу.

Выключна слаба пастаўлена на прадпрыемствах масавая работа. На

некаторых фабрыках і заводах профсаюзныя арганізацыі абараняюць парушальнікаў працоўнай дысцыпліны. На ватнай фабрыцы, напрыклад, адміністрацыя была зволена за прагул работніка Крукоўскага. РКК без усялякай палітычнай адвагі яе на работе. Такія факты маюць месца і на фабрыках «Сіня індустріялізацыя», ім. Кагановіча і інш.

Выступіўшы ў спрэчках сакратар парткома акуларнай фабрыкі тав. Юліеніска расказаў аб тым, як інструктар гаркома партыі тав. Палабін на парадзе група сакратора парткома і партгору даў яму антыздаржаўна ўстаноўку, што камуністам за прагул не трэба звальняць. Ён абав'язваў і няправільных дзеяннях адміністрацыі фабрыкі «Профінтэр», якая зволіла за прагул члена партыі Бураўнова.

Характэрна, што тав. Матлахаў у сваім заключным слове паўтарыў і сакцыянаваў грубу памылку тав. Палабін. Выступленне тав. Матлахава таксама эвалізіла да таго, каб да членаў партыі, арабішых прагул, дапускалі спісхаджэнне, моў, адміністрацыя без санкцыі партарганізацыі не павіна іх звальняць з вытворчасці. Яна, што такая ўстаноўка ідзе ўразрэ з пастановай СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС. Камуністы павіны быць у авангардзе барацьбы за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, павіны асабістым прыкладам паказваць узоры высокай дысцыплінаванасці. Ніякія скідкі членам партыі, парушаючым працоўную дысцыпліну, не могуць быць дапушчаны.

Сход актыва прыняў рэзалюцыю, у якой абав'язваў гарком партыі, партійнае партарганізацыі па-большавіцку ўзначальваць барацьбу за рэалізацыю гістарычнай пастановы партыі і ўрада, дасвоілі яе да шырокіх мас працоўных, да кожнага рабочага і служачага.

З. ЛАРЫСАУ.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРАПІС НАСЕЛЬНІЦТВА

У 97-ГАДОВАГА КАЛГАСНІКА

У кватэры старошага калгасніка сельгасарцелі «Чырвоная Армія» (Віцебскі раён) 97-гадовага Сяргея Сіянанавіча Дарожкіна цёпла, светла і ўтульна. Выбеленыя сцены ўпрыгожаны партрэтамі Леніна і Сталіна. Радзёрапрадуктар напаяўна пакоі гучна высялае музыку.

У кватэры заходзіць шчотчык Сяргей Сіянанавіч дае чоткі і прыліжы адказы на пытанні перапісчыка.

— Многа год я пражыў на свеце. — расказвае потым Сяргей Сіянанавіч. — Я памятаю перапіс 1897 года. Жылі мы тады бедна, зямлі было мала. Лепшымі ўчасткамі ўладулі памешчык Косаў. Хлеба не хапала нават да каляд. Каб не памерці з голаду, мы прымушаны былі працаваць на мансвях палях за 20 кап. у дзень.

Зараз мне 97 год, але я адчуваю сябе яшчэ бадара. Заможна жыю я з усёй маёй шматлікай сям'ёй. Уся

го ўдасцаль. Толькі пры советскай уладзе, на васьмідзесятым годзе свайго жыцця, я навуціўся грамадзі. Сям'я ў мяне вялікая: 8 дзяцей, 40 унукаў, 23 праўнукі. Па ўсёй нашай краіне прапуно і вучаша члены сямі Дарожкіных. Вось, напрыклад, мае унукі: Грыгорый — ваенны ўрач, наравічкі на Далёкім Усходзе; Кляўдзіў — канчае школу лётчыкаў; Уладзімір — вучаша ў Ленінградскім суднабудавнічым інстытуце; Юрый — прапуе ветурачом у Казахстане; два унукі — Андрэй і Аляксандр — брыгадыры ў суседнім калгасе «Другая большавіцкая вясна». Усіх не пералічыць.

Цёпла развітаўшыся з старым калгаснікам, мы вышлі з кватэры. На сустрэчу нам ішла калгасная моладзь, распяваючы высельна частушкі аб шчаслівым калгасным жыцці.

З. ЛАРЫСАУ, Л. МІХАЙЛАУ.

ВЫНІКІ ДРЭННАГА ІНСТРУКТАЖА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). З вялікім угоддзем прадзвіжэцца перапіс насельніцтва ў Гомельскай вобласці. Усёды прапоўна аказваюць работнікам перапісу ўсямерную дапамогу ў іх работе. Шчотчыкі на жывых прыкладах бачаць велізарны рост людзей краіны сацыялізма.

Вялікую асабістую ўвагу надаюць інструктажам, у якіх уключаюць інструктажа, няправільна залуваюць адказы на 14 пытанне: зусім не запісваюць род заняткаў калгаснікаў. У гэтых раёнах бачаць выпадкі, калі жанчыны — члены калгасаў — запісваюць, як утрыманна.

Шчотчыкі першага інструктарскага ўчастка трэцяга аддзела (г. Гомель) тав. Кулак праводзіў перапіс у доме

спяўчыкаў у прысутнасці пачобных людзей. Прысутнічалі пры гэтым інструктар тав. Казлоўскі не арабіў яму ніякай завагі.

У Рэчыцы шчотчык Севераеў пры перапісе груба абходзіўся з насельніцтвам. Райінспектар нагасуочта абмежавалася толькі аслабленнем яго ад работы.

Вось факты, калі кіраўнікі асобных раёнаў адмаўляюць работнікам у прадастаўленні транспарта. Старшыня Лоеўскага РК т. Сурпін распрадаўся збраць у райінспектара нагасуочта тав. Рафаленка прымаваную да яго аўтамашыну. Старшыня Уварашыцкага РК тав. Караткевіч і па гэты дзень адмаўляцца прадастаўці машыну работнікам перапісу.

Н. ГІРШЫН.

ГАСЦІННА СУСТРАКАЮЦЬ ШЧОТЧЫКАЎ БЕЗ ПРОПУСКАЎ І ПАМЫЛАК

БАБРУЙСК. 290 шчотчыкаў горада і раёна з першага дня перапісу арганізавана вышлі на свае часткі і з лужным разуменнем усёй дзяржаўнай важнасці дараўчым ім справы выконваюць свае абавязкі. Працоўная гасцінна сустракаюць шчотчыкаў, расказваюць ім аб сваім радасным жыцці.

Аднак, у першыя дні перапісу выяўлен рад выдкі парушэння інструкцыі ў няправільных дзеяннях адміністрацыі фабрыкі «Профінтэр», якая зволіла за прагул члена партыі Бураўнова.

Характэрна, што тав. Матлахаў у сваім заключным слове паўтарыў і сакцыянаваў грубу памылку тав. Палабін. Выступленне тав. Матлахава таксама эвалізіла да таго, каб да членаў партыі, арабішых прагул, дапускалі спісхаджэнне, моў, адміністрацыя без санкцыі партарганізацыі не павіна іх звальняць з вытворчасці. Яна, што такая ўстаноўка ідзе ўразрэ з пастановай СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС. Камуністы павіны быць у авангардзе барацьбы за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, павіны асабістым прыкладам паказваць узоры высокай дысцыплінаванасці. Ніякія скідкі членам партыі, парушаючым працоўную дысцыпліну, не могуць быць дапушчаны.

З. ЛАРЫСАУ.

СМАЉВІЧЫ. Перапіс насельніцтва ў раёне праходзіць арганізавана і спакойна. Перапісчыны работнікі пачобнічаюць паміж сабой на лепшае правядзенне перапісу.

Насельніцтва працягуе высокую палітычную свядомасць і ўсяляка дапамагае шчотчыкам у выкананні іх адказнай і пачобнай работы. Нярэдка вышлі, калі шчотчыкі, прыходзячы ў кватэры працоўных, запрашаючы да стала — пасадзіць, паабедна. Усёды насельніцтва дае дакладны і правільны адказы на пытанні перапісчыкаў. У гутарках з насельніцтвам шчотчыкі расказваюць аб значэнні ўсеагульнага перапісу, аб вялікіх перамогах сацыялізму ў нашай краіне.

Я. ПРЫМІЧОУ, В. МІНІЧ.

Аднойчы ў поўдні заводскі двор ажыў, заварушыўся. Лучы з поршай змены, рабочыя вялі паміж сабою жвавую гаворку.

— Хваткі хлапец.
— Рухавы.
— Малайчына.
Самы лепшыя водгукі заслужыў радавы камасалец завола стотар Вадзімір Аляксеевіч Пінчук. Восця аб яго рэкордзе з малакавай хуткасцю абмяцела завод. Стаханавец Пінчук устанавіў новы рэкорд, — выканаў дзённую норму на 982 проц. Такой высокай прадукцыйнасці працы яшчэ не ведалі на заводзе.

А зараз мы сядзім з ім, скаронным, прывабным, маладым чалавечкам, і гутарым аб перапісным лісце. Пінчук не любіць многа гаворкі, але некаторыя каментарыі да спуктых, кароткіх адказаў на пытанні перапісчыка ліста дае. Ён дазволіў нам расказаць чытачам аб яго адказах на пытанні перапісчыка ліста. Ды не супярэчыць, каб і каментарыі да яго былі выдочны.

— Я сям калгасніка, — гаворыць Вадзімір. Мы шчаслівы абодва, як шчаслівы ўсёх наш советскі народ.

Бальва Вадзіміра Пінчука жыве і прапуе ў калгасе «Чырвоная поле», Калгаснікаўскага раёна. Хоць яму ўжо больш 70 год, але ад снаноу сваіх не адстае. 600 працадзён мае ён разам з другім сваім снаноу. Жыве добра. Мае ўсёго ў дастатку. Кожны год запрашае Вадзіміра ў госні, каб пачаставаць добрым салам, гароднінай, малаком, у снаноу бальва і снаноу дзеляцца сваімі поспехамі, радаснымі падзеямі ў жыцці.

Вадзімір на другое пытанне «Пастаянна ці часова жыве тут?» дае адказ: «Пастаянна». Ён палобіў Менск за яго прыгожасць, гаспадарчы і культурны рост. Тут ёсць куды пайсці пагуляць, дзе навуціцца, дзе культурна адпачыць. Наведванне кіно і татраў стала яго любімай справай. За апошні час ён глядзёў «Скуны» Малера, усё новае кінофільмы, балет «Лебядзінае возера» і т. д.

Пры адказе на пятае пытанне перапісчыка ліста «Пол» Вадзімір Пінчук у гутарцы напамінае, што ён прызыўнік і німаля паспеў у галіне набыцця ваенных ведаў. Ён скончыў без адрыву ад вытворчасці лётную школу пры аэра-клубе і ганарыцца сваім званнем паветранага стралка. Тут ён парухае крыху парадка адказаў на пытанні перапісчыка ліста і спытаецца адказаць на пытанне: «Грамадзянін якой дзяржавы? Адказ кароткі: «Советскай». Советскай дзяржавы быць грамадзянінам, ці ёсць большае шчасце на зямлі Свабода, радасна праца, перспектыва для

жыцця.

П. КАВАЛЕУ.

г. Менск. Завод імені Малава.

росту, — усё, аб чым толькі марыць малады чалавек краіні капіталізма, у нашай советскай сацыялістычнай дзяржаве стала сапраўднасцю для кожнага працоўнага.

Патрыёт і стаханавец на вытворчасці Вадзімір Пінчук намерна любіць свой народ, сваю родную мову. На ёма пытанне «Нацыянальнасць ён адказаў: «Беларусь, з на восьмае «Родная мова» — «Беларуская». Пінчук ведае і ганарыцца тым, што беларускі народ праз годзі цяжкай барацьбы і змагання праёс сваю культуру, сваю мову, сваю нацыянальную асаблівасць, адстаў яе ад усёх і ўсялякіх нападкаў польскіх панюў, рускіх памешчыкаў, беларускіх эксплуатацятараў і дараўнікаў. Быць дастойным снаноу беларускага народа, быць носіцём культуры свайго народа, які партыя Леніна—Сталіна, выведла на шырокую дарогу росквіту і творчай працы, — выдатнае імкненне і асалоў у жыцці.

— Перада мною паўстае вобраз дзяду Талафа з аповесці народнага паэта рэспублікі Ігуба Коласа. — гаворыць Пінчук. — Як дзед Талаф невялікай польскіх панюў, так невяліка ў ўсёх наёмнікаў фашызма, усю нацыянальна-бандыцкую свору, якая імкнулася адарваць нашу Беларусь ад СССР, ад матушчыннага рускага народа, ад вялікага СССР.

Атрымаўшы пры советскай уладзе пачобку ў шчаслівае жыццё, Вадзімір дастойна аплачвае яе. Скончыўшы напюноў сярэнюю школу, пасля — профшколу стотарыа, ён ідзе на вытворчасць, але і тут не парухае вучобу; ён наведвае 8-мы клас вятчэрня сярэдняй школы.

Адказваючы шчотчыку на чацвёртае пытанне: «Род заняткаў?» каротка: «Стотар», Пінчук не без гордаці можа даць некалькі літ баў. Стаханавецкая праца забяспечвае выкаленне вытворчай працы ў сярэднім на 300 процантаў, аработык Пінчука не менш 600 рублёў у месяц. Праца — крыніца жыцця культурнага, заможнага, шчаслівага. Люба глядзёцца на Вадзіміра, бо яго прыгожы вяртатка, добрая боты, галішчэ гарманіруец з радасным тварам, шчаслівай усмешкай на вуснах. Стотар Пінчук мае сваю блябітку, дзе ёсць творы Леніна, Сталіна, Горкага і спецыяльнае тэхнічнае і ваеннае літаратура. Усё гэта — маленькія прысы і каментарыі да перапісчыка ліста, які не зможа запісаць падрабязна шчотчы.

Апошні два пытанні Вадзімір Пінчук запяўнае з асабіла прынятымі настроям: «Ён прапуе на дрэвапрацоўчым заводзе імені Малава, заводзе вырабляе разам з тавімі, як ён, маладымі і радаснымі нашымі людзямі. Буйнейшы ў рэспубліцы завод, прадукцыя якога разыходзіцца па ўсёй краіне, ва біць яго сваёй наёмнай і ўсё ўдаскараляючайся тэхнікай, сваім размахам работы, сваімі гудкамі, звышчымі і білікімі, сваімі пэсіямі, звышчымі і мілагучнымі. Прыналежнасць Пінчука да грамадскай групы рабочых — самая пачасная яго адзнака ў ліце. Работы — ў нашай краіне гучыць горда, матушна пераможна. Вадзімір Пінчук расце і прапуе ў рабочым калектыве, які любіць яго, выходзіць ў ім лепшыя рысы сацыялістычных адносін да працы, рысы советскага патрыёта, бязмежна любячага сваю радзіму-маті.

П. КАВАЛЕУ.

г. Менск. Завод імені Малава.

9-е СТУДЗЕНЯ 1905 ГОДА

У 1901 годзе ў сувязі з славаўтай «Обуховскай абаронай», у часе якой пролетарыяты Пецярбургскага обуховскага завода ўступілі ў бой з царскай паліцыяй і войскамі, В. І. Ленін пісаў: «Урад перамог. Але кожная такая перамога будзе няўхільна набліжаць яго канчатковае паражэнне. Кожная бітва з народам будзе павялічваць лік арабных і гатовых да бою рабочых, будзе выдвухаць больш вопытных, лепш узброеных, смялей дзейнічаючых ваявоў» (Ленін, т. IV, стар. 117).

Жыццё поўнасцю папярэдзіла аналіз В. І. Леніна.

Дэманстрацыя 8—9 сакавіка 1902 года ў Ватуме пад кіраўніцтвам гаварыча Сталіна, грандыёзныя мітынгі ў Вісталадзе 1902 года ў Растове, усёагульная забастоўка па поўдні Расіі ў 1903 годзе ясна гаварылі, што рабочы клас рыхтуецца да рашучай схваткі з самодзяржаўем. У радзе пролетарыята навукаўліся важакі, перадавалі бальва вяду, здымалі ўзначальніц пролетарскага барацьбу, ўзнімалі рабіць апаратнасцю, падрыхтавалі рабочыя масы да ролі правядура нальчохаліччай буржуазна-демакратычнай рэвалюцыі, арганізавалі перамогу над самодзяржаўем у ітарсках рабочага класа.

Каб перамагчы, неабходна было падрыхтаваць масы да ўзброенага паўстання. Ленін ужо ў перыяд «Іскры» ў сваёй выдатнай рабоце «Што рабіць?» піша: «У даны час, напюноў, усё вядзюцца, што мы павіны думаб аб ім і рыхтавацца да яго» (Ленін, т. IV, стар. 407). Калі ж успыкнула руская рэвалюцыя, прывітаўшы царызм да чужонавага ваеннага паражэння, калі наў Порт-Артура, Ленін прама гаварыў аб блізкасці рэвалюцыі: «Рускі народ выйграў ад паражэння самодзяржаўя Капітуляцыя Порт-Артура ёсць прадак капітуляцыі царызма. Ваіна далёка аднак не скончана, але ўсюкі крок у яе прадаўжэнні расшырае неабходнае абражэнне і абурэнне ў рускім народе; набліжае момант новай вялікай ваіны, ваіны народа супроць самодзяржаўя».

ваіны пролетарыята за свабоду» (Ленін, т. VII, стар. 49).

На чале гэтай вялікай ваіны павінен стаць пролетарыят, пад кіраўніцтвам якога рэвалюцыя можа атрымаць найбольшы размах, можа быць даведзена да найбольшых рэзультатаў. Аб набліжэнні гэтай ваіны гаварыў далейшы быстры ўдзельнік рабочага руху.

У снежні 1904 года пад кіраўніцтвам Баяніскага камітэта большавіцкай быць праведзена славаўтая масавая стачка баяніскага рабочых. Гэта добра арганізаваная стачка, якая закончылася перамогай рабочых, аказала велізарны ўплыў на рэвалюцыйны рух у краіне. «Баяніскае стачка паслужыла сігналам славянска студзеньска-летувіцкай выступленню па ўсёй Расіі» (Сталін).

Царскі ўрад прымаў усю меру да таго, каб адлічыць увагу рабочых мас ад рэвалюцыйнай барацьбы.

Калі 3 студзеня 1905 года пачалася стачка на буйнейшым Пуцілаўскім заводзе, падтрыманая рабочымі ўсёх заводаў і фабрык Пецярбурга, калі забастоўка прыняла ўсеагульны характар і рух праладуваў грозна расці, царская ахранка рашыла пусціць у ход папа Галона. Ён стаў пераконачна рабочых, значная частка якіх яшчэ верыла, што цар і дамаможа, пайсці да Зімянга палача і падаць пецыцыю (просьбу) аб сваіх патрабках. Галон залуваў, што цар выйдзе да народа, выслухае і задовольні яго просьбу. Выконваеца Галонам план царскай ахранкі заключуваць у тым, каб шляхам расстрэлу рабочых, які быў немінуч, патапіць у крыві рабочы рух. Але Галон і царскі ўрад пралічыліся.

Калі пецыцыя стала абмяркоўвацца ў масах, ёе характар змяніўся, рабочы ўнесці ў яе рад такіх патрабаванняў, якія гаварылі аб растучым уплыве на масы большавіцкіх арганізацый. У пецыцыю быў уключан рад палітычных патрабаванняў аж да 8-гадзінага рабочага дня, склікання Устаноўчага схода і перадачы зямлі сялянам. Большавікі ўсяляк прабаўлі пераказваць рабочыя масы ў німагачоднасці



9-е студзеня 1905 года ў Пецярбургу. Расстрэл рабочай дэманстрацыі на Нарвскіх варот —жарніцы мастава М. І. Авілава (Ленінград).

паходу да Зімянга палача, прадказвалі яго рэзультаты. Большавікі даказвалі, што не пецыцыя, а ўзброеная барацьба даб'еца народ задовольненні сваіх патрабаванняў.

Але рабочыя, якія яшчэ не разгледзілі ў Галоне ворага, даверліва ішлі за ім. І вось, у надыдзю 9 студзеня (22 студзеня па новаму стылю) на праваларскаму плану Галона рабочыя, сабраўшыся ля сваіх фабрык і заводаў, ад самага ранна, рушыліся з хурчавымі і абрамамі, з партрэтамі цара ў напярмку да Зімянга палача. Ішлі з жоўкамі, з дзвігамі. Усёды ля застаў і мастоў пролетарыяты Пецярбурга сустракалі самкітчыны штыкі царскіх войскаў, якія закрывалі ім дарогу ў цэнтр сталіны. Альбіска крывавава расправы ля Нарвскіх варот, куды палішлі пушчальцы, ля Ноўскай застава, дзе парубілі рабочыя заводаў і фабрык Шпісэльскага завода, ля Тройніцкага і іншых месцах. Не глядзячы на гэтыя расправы, сотні тысяч рабочых прарвалі ў цэнтр і прыкілі на Дварцоўную плошчу, дзе адбылася новая крывавава расправа.

Вора ў пара бітва расстрэлана. Рабочы араўмелі, як працы былі боды шчыкі якія выступалі супроць гэтай дэманстрацыі, арганізаванай Галонам. Аўтарытэт большавіцкаў стаў буйна расці ў рабочых масах і ўжо 9-га студзеня іх лозунг, які заключуў пераход да прасьбы і пецыцыі да ўзброенай барацьбы з царызмам, быў усёмо тымчасна пецярбургскіх рабочых. Ужо к вечеру 9-га студзеня пачаліся

ўзброеныя схваткі пролетарыятаў з войскамі цара. На Васільевым востраве масы разаралі зброю ў зброеных маляціна і пачалі бунаваць барыкады. На Ноўскім таксама з'явіліся барыкады. «Рабочы клас, — пісаў Ленін, — атрымаў вялікі ўрок грамадзянскай ваіны; рэвалюцыянае выхаванне пролетарыята за адзін дзень шагнула ўперад так, як яно не магло б шагнуць у месяцы і годзі шэрага, буднічанага забітага жыцця».

У гэтай схватцы з царызмам палітычна расла не толькі перадавая частка пр

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ-СТАХАНАЎЦАЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

ВЫШЭЙ СЦЯГ СОЦСПАБОРНІЦТВА ЗА СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ!

ДЗЕННІК НАРАДЫ

Учора ўвесь дзень Усебеларуская нарада перадавікоў-стаханаўцаў сельскай гаспадаркі прадаўжала сваю работу. У рабоце нарады прынялі ўдзел сакратары ЦК КП(б)В тт. П. К. Панамарык, Н. Г. Грэвава, тав. П. А. Кальцоў (ЦК КП(б)Б), старшыня Соўнаркома БССР тав. К. В. Кісялёў, нам. старшыня СНК БССР, нарком землеарэвіцы БССР тав. М. В. Кулагін.

Але ў адным падмаліся на трыбуну звыняўся, брыгадзіры, старшыні калгасаў, трактарысты, камбайнеры, аграпомы, работнікі зямельных органаў. Яны расказвалі пра свае дасягненні, дэталіна вопытаў работы, уявілі канкрэтныя прапановы на лепшы падрыхтоўкі і правядзенню веснавой саўбы 1939 года.

Прамовы выступаючых праскунулі адным імкненнем — зрабіць 1939 год годам новых весялярных поспехаў сацыялістычнага землеарэвіцы, высокіх сталінскіх ураджаў, каб заваяваць ганаровае права ўдзелу ва Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Вопытаў сваёй работы на дасягненню высокіх ураджаў ільну дэлегаты дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР звыняўся — тав. Сарачук (калгас «Перамога», Рэчыцкі раён), акая атрымала ў мінулым годзе амаль 14 цэнт. ільнясема з гектара, тав. Міцкевіч (калгас «Завет Ільіча», Шклоўскі раён), тав. Маханенка (калгас «Новае жыццё», Чавускі раён) і многія іншыя.

Тав. Сарачук адзначае, што работнікі зямельных органаў, і асабліва аграпомы, яшчэ вельмі слаба дапамагаюць стаханаўскім звыняў, не арганізуюць аграагрэхнічнай вучобы сярэдніх калгаснікаў, не перадаюць вопыт перадавікоў астатнім.

— У нашай рэспубліцы ёсць многа калгасаў, брыгад звыняў, якія маюць права прымаць удзел ва Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы, — гаворыць старшыня калгаса «Бараньбіт», Галачынскага раёна, тав. Дубавені. Але па віне раённых арганізацый гэтыя калгасы яшчэ не вылучаны і да гэтага часу аб іх не ведаюць у выстаўцы.

Калгас «Бараньбіт» добра рыхтуецца да веснавой саўбы. З вясені ўсё ярыны кліны глыбока былі забялены. Зараз завезена ўжо 30 тон мінеральных угнаенняў, загагатулена 1.000 тон торфу, 3.000 тон гною, 30 проц. якая ўжо вывезена на поле. У калгасе ў добрым стане знаходзіцца калі.

Аб усё яшчэ дрэннай арганізацыі падрыхтоўкі масавых кадраў для калгасаў гаворыць тав. Янушэвіч, загадчык вёскамі райземадзелам.

— Мы ўсё яшчэ вельмі дрэнна рыхтуем старшын калгасаў, брыгадзіраў, звыняў, усім недадучальна па-стаўлена аграагрэхнічная вучоба калгасам.

Выступленне т. М. Т. ЛІСАВА

(Старшы аграпом Смаленскай МТС, Аршэнскага раёна)

Таварышы! Мне хочацца расказаць аб некаторых дасягненнях нашай машына-трактарнай станцыі і нашых калгасаў, якіх мы дабіліся за апошні год, а таксама аб тых недахопах, якія павінны быць знішчаны, з тым, каб наш ураджай падняць яшчэ вышэй і яшчэ лепш забяспечыць працадзень калгаснікаў.

У калгасе «Брыгадзір» з 1935 года пачалася ўпорная барацьба за лён. Узначалілі гэту справу жывыя людзі: старшыня калгаса, брыгадзіры, звыняў, калгаснікі. Яны атрымалі год ад года высокі ўраджай. У мінулым годзе з кожнага гектара атрымана па 6 цэнт. ільнявалка і 7 цэнт. ільнясема. Калгас з'яўляецца кандыдатам на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку.

Гэта барацьба за лён разгарнулася не толькі ў калгасе «Брыгадзір». Навакольнае буйнае калгасе, якія маюць плошчу пасеву ільну звыш 40 гектараў, пачалі вясюльскую работу па заваяванню высокага ўраджаю. Чатыры калгасы Шыбенкага сельсавета таксама падалі заявы аб залічэнні іх кандыдатамі на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку. Лён у іх выраб выдатны.

Высокі ўраджай у гэтых калгасах з'явіўся вынікам перш за ўсё таго, што людзі авалодалі аграагрэхнічай ільну. У калгасах усю зіму праводзілі аграагрэхнічныя гурты, праводзілі збор масовых угнаенняў. У зямлі на калгасах нашай МТС у 1938 годзе вывезе на пад ярыны кліны 42 тыс. тон торфу, сабраны 1.160 цэнт. пополу, 262 цэнт. курнага памёту. Многія калгаснікі ўжывалі фекаліі для ўгнаення пасеву ільну.

Што намі зроблена на падрыхтоўцы да саўбы? У нас насенны фонд засяя па поўнасею і ачышчаны на 80 проц. пантаў. 134 ўзоры насення гаворыць атрыманні аналіз насення гаворыць аб добрай якасці. Шырока разгорнуты аграагрэхнічны вучоба. Прадуюць 32 аграагрэхнікі.

Але побач з гэтым наша МТС мае рад недахопаў. Асноўны недахоп заключаны ў тым, што ў нас быў дрэнна падобран штат работнікаў. Мы яшчэ слаба змагаемся за якасць работы. Я звяртаю ўвагу на наступныя факты: у нас у МТС меліся прадлужынікі на 36 плугоў, але яны намі поўнасею не былі скарыстаны з-за адсутнасці ў іх укладшчы. Прадлужынікі ёсць, а ўкладшчы дагэту не прыслалі. Між укладшчы дагэту не прыслалі. Між укладшчы дагэту не прыслалі. Між укладшчы дагэту не прыслалі.

МТС мае яшчэ нямаля недахопаў, але агучылі і сілы калгаснікаў мы іх знішчым. Апошняя паставана партыі і Урада аб рабоце МТС дае яшчэ больш матэрыялі і пэўную ўдзячнасць, што паставлена перад намі задачы выканаем з часцю. (Апладысменты).

Выступленне т. Н. А. РЫБКОВА

(Старшыня калгаса «Ільіч», Мехавіцкага раёна)

Таварышы! Мы сабраліся для таго, каб падвесці вынікі нашай работы за 1938 год і наметыць шлях далейшай барацьбы за высокі ўраджай.

Я працую старшынёй калгаса ў Мехавіцкім раёне. Калгас увесь час адставаў. Толькі ў 1938 годзе мы дабіліся значных поспехаў па ўраджайнасці. Ярыны кліны мінулага года складалі 540 гектараў, з якіх 118 гектараў ільну. Мы атрымалі сярэдні ўраджай зернавых у 11 цэнтараў, а пшаніцы — 17 цэнтараў з гектара. Сярэдні ўраджай ільнявалка на калгасе — 4,5 цэнт., а асобныя ўчасткі далі ураджай ільнявалка на 6-7 цэнтараў з гектара.

Каб атрымаць добры ўраджай, трэба прымаць высокую аграагрэхніку. Мы гэта ўчылі ў мінулым годзе, звярнуўшы асаблівую ўвагу на развіццё пасеву канюшыны. Вы ўсе, таварышы, самі добра ведаеце, якую ролю адыгрывае канюшына не толькі як выкажыны корм, але і як крыніца вышыня ўраджайнасці. І вось дабіліся мы, што ў нас ёсць 96 гектараў пасеву канюшыны.

нікаў, — адзначае ён. — Звыні ў нас часта ствараюцца толькі на палеры, а на сярэ, у выніку дрэннага кіравання і адсутнасці дапамогі, яны не прадуюць, развальваюцца.

Старшы аграпом асіповіцкага райземадзела тав. Кургану спыніўся на пытанніх палешанна ворыва. Ён прыводзіць факты, калі ў многіх МТС не скарыстоўваюцца прадлужынікі, у многіх калгасах вельмі мала праводзіцца ворыва, а аграпомы на гэтыя недадучальныя факты парушэння аграагрэхнікі не звяртаюць ніякай увагі.

Знатны камбайнер Жлобінскай МТС тав. Гараўцоў і брыгадзір трактарнай брыгады Боркавіцкай МТС тав. Бохан расказваюць аб вопыце стаханаўскай работы і заклікаюць работнікаў МТС поўнасею выкарыстаць багатую тэхніку, якой аснашчана сацыялістычная сельская гаспадарка Савецкай Беларусі. Тав. Гараўцоў абавязвае ў гэтым годзе за сезон ўзяць на паўднёвым камбайне не менш 700 гектараў, тав. Бохан дзе абяцае ўзяць на кожны трактар маркі «ХТЗ» не менш як на 1.500 гектараў. За гэтыя паказальнікі яны заклікаюць змагацца ўсіх трактарыстаў і камбайнераў рэспублікі.

З выключнай увагай ўдзяльнікі нарады праслухалі прамову сакратара ЦК КП(б)В тав. П. К. Панамарык. З прамовамі таксама выступілі нам. старшыня Соўнаркома і нарком землеарэвіцы БССР тав. Кулагін, нарком саўгасаў БССР тав. Дружынін, галоўны аграпом Наркамзема тав. Ярануў, сакратар выстаўкома тав. Залескі і інш.

Пад бурны доўга немаўкаючыя апладысменты ўдзяльнікі нарады прымаюць прывітанне пісьмо правядуіму нарадзі, якім уклікаюць Сталіну. Прэсутныя стаячы наладжваюць моцную авацыю таму, хто даў шчаслівае і радаснае жыццё, чыё імя напісана прапоўніц на ўсё новае і новае перамогі.

Пасля заключнай прамовы тав. Кальцова, нарада прымае зварот да ўсіх калгаснікаў, калгасніц, да ўсіх трактарыстаў і камбайнераў, работчы і работніцы саўгасаў, да спецыялістаў і ўсіх работнікаў зямельных органаў шырыць сацыялістычнае спаборніцтва, множыць рады стаханаўцаў у барацьбе за выкананне сталінскага лозунга аб штогодній вытворчасці 7-8 мільярдаў пудоў хлеба, за заваяванне ганаровага права ўдзелу ва Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

На сацыялістычнае спаборніцтва па атрыманню высокіх сталінскіх ураджаў удзяльнікі нарады выклікалі браную суседнюю Украіну Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку.

На гэтым нарада скончыла сваю работу.

Выступленне т. М. Т. ЛІСАВА

(Старшы аграпом Смаленскай МТС, Аршэнскага раёна)

Таварышы! Мне хочацца расказаць аб некаторых дасягненнях нашай машына-трактарнай станцыі і нашых калгасаў, якіх мы дабіліся за апошні год, а таксама аб тых недахопах, якія павінны быць знішчаны, з тым, каб наш ураджай падняць яшчэ вышэй і яшчэ лепш забяспечыць працадзень калгаснікаў.

У калгасе «Брыгадзір» з 1935 года пачалася ўпорная барацьба за лён. Узначалілі гэту справу жывыя людзі: старшыня калгаса, брыгадзіры, звыняў, калгаснікі. Яны атрымалі год ад года высокі ўраджай. У мінулым годзе з кожнага гектара атрымана па 6 цэнт. ільнявалка і 7 цэнт. ільнясема. Калгас з'яўляецца кандыдатам на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку.

Гэта барацьба за лён разгарнулася не толькі ў калгасе «Брыгадзір». Навакольнае буйнае калгасе, якія маюць плошчу пасеву ільну звыш 40 гектараў, пачалі вясюльскую работу па заваяванню высокага ўраджаю. Чатыры калгасы Шыбенкага сельсавета таксама падалі заявы аб залічэнні іх кандыдатамі на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку. Лён у іх выраб выдатны.

Высокі ўраджай у гэтых калгасах з'явіўся вынікам перш за ўсё таго, што людзі авалодалі аграагрэхнічай ільну. У калгасах усю зіму праводзілі аграагрэхнічныя гурты, праводзілі збор масовых угнаенняў. У зямлі на калгасах нашай МТС у 1938 годзе вывезе на пад ярыны кліны 42 тыс. тон торфу, сабраны 1.160 цэнт. пополу, 262 цэнт. курнага памёту. Многія калгаснікі ўжывалі фекаліі для ўгнаення пасеву ільну.

Што намі зроблена на падрыхтоўцы да саўбы? У нас насенны фонд засяя па поўнасею і ачышчаны на 80 проц. пантаў. 134 ўзоры насення гаворыць атрыманні аналіз насення гаворыць аб добрай якасці. Шырока разгорнуты аграагрэхнічны вучоба. Прадуюць 32 аграагрэхнікі.

Але побач з гэтым наша МТС мае рад недахопаў. Асноўны недахоп заключаны ў тым, што ў нас быў дрэнна падобран штат работнікаў. Мы яшчэ слаба змагаемся за якасць работы. Я звяртаю ўвагу на наступныя факты: у нас у МТС меліся прадлужынікі на 36 плугоў, але яны намі поўнасею не былі скарыстаны з-за адсутнасці ў іх укладшчы. Прадлужынікі ёсць, а ўкладшчы дагэту не прыслалі. Між укладшчы дагэту не прыслалі. Між укладшчы дагэту не прыслалі.

МТС мае яшчэ нямаля недахопаў, але агучылі і сілы калгаснікаў мы іх знішчым. Апошняя паставана партыі і Урада аб рабоце МТС дае яшчэ больш матэрыялі і пэўную ўдзячнасць, што паставлена перад намі задачы выканаем з часцю. (Апладысменты).



Удзяльнікі Усебеларускай нарады перадавікоў-стаханаўцаў сельскай гаспадаркі, трактарысты і брыгадзіры Боркавіцкай МТС, Дрысенскага раёна, узначаленыя грамаднім старшынёй Соўнаркома БССР, нам. старшынёй ЦК КП(б)В тав. П. К. Панамарык (злева направа): тт. І. А. Бохан — брыгадзір трактарнай брыгады М. С. С. В. Релер — нам. дырэктара МТС па палітэс, В. С. Сарачук, К. Т. Новак і А. А. Арляк — трактарысты. Фото Я. Салавейчыка.

Выступленне т. І. А. БОХАНА

(Брыгадзір трактарнай брыгады Боркавіцкай МТС, Дрысенскага раёна)

Таварышы стаханаўцы і стаханаўкі! Мы сабраліся сюды, каб падзяліцца сваімі поспехамі, якіх мы дабіліся ў працоўным годзе, дружна працуючы на сацыялістычных палях, наменіць далейшыя шляхі барацьбы за атрыманне высокіх і ўстойлівых ураджаў.

Я працую брыгадзірам трактарнай брыгады Боркавіцкай МТС. У брыгадзе трактарыстаў і камбайнераў, работчы і работніцы саўгасаў, да спецыялістаў і ўсіх работнікаў зямельных органаў шырыць сацыялістычнае спаборніцтва, множыць рады стаханаўцаў у барацьбе за выкананне сталінскага лозунга аб штогодній вытворчасці 7-8 мільярдаў пудоў хлеба, за заваяванне ганаровага права ўдзелу ва Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Каб трактарысты маёй брыгады дабіліся гэтых поспехаў? Мы добра адрамантавалі трактарны парк. Перад выездам у поле мы лічым раз старана правяраем свае машыны, добра даглядваем трактары ў час работы. Таму машыны працавалі ў полі без астанавак.

Перад выездам у поле мы заключылі паміж сабой сацыялістычныя дагаворы, ўзялі канкрэтныя абавязальнасці. Выкананне гэтых абавязальнасцяў мы правяралі штодзённа. Кожны трактарыст, кожны брыгадзір трактарнай брыгады точна ведаў, якое займае месца, колькі ён выпрацаваў. Наша прадукцыйная работа ў многім залежыць ад таго, як мы захоўваем правільны тэхнічны догляд машыны. Таму мы праводзілі тэхнічны догляд згодна інструкцыі, рабілі пераглядальныя рамонт.

Летаў мы ўзялі на сябе абавязальнасць — дабіцца на кожны трактар у брыгадзе 1.500 гектараў. Адна мы гэтае абавязальнасць не выканалі па не ад нас залежачых прычынах. У полі машыны многа прастаявалі з-за адсутнасці гаручага і змазачнага.

Наша МТС заперджана кандыдатам у эканоміты на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку. Гэта абавязвае кожнага трактарыста, кожнага брыгадзіра, кожнага работніка МТС працаваць яшчэ лепш.

Я вараў рыхтую катры трактарыстаў да веснавой саўбы. Даю, таварышы, слова падрыхтаваць добрых вадзіцельцаў машыны. Вярну на сябе абавязальнасць дабіцца ў бягучым годзе яшчэ больш высокай прадукцыйнасці, даць у сярэднім на кожны трактар у брыгадзе не менш 1.500 гектараў і забяспечыць высокую якасць работ.

Няхай жыве наша вялікая камуністычная партыя! Няхай жыве наш дарагі правадзір і настаўнік ваякі Сталін! (Апладысменты).

У 1938 годзе з мною быў замацаваны ўчастак, з якога атрымала ўраджай у 6 цэнтараў ільнясема з гектара. Паказальны ўчастак даў 114 цэнт. з гектара. За гэта мяне заперджалі эканамітам на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку.

Лён — наша багацце, крыніца вялікіх даходаў. Развіваючы ільняводства, мы штогод павячваем грамавую аплату працадзень. Калі ў 1936 годзе мы атрымалі грошай на працадзень па 1 р. 42 кап., то ў 1938 годзе прыпадае па 3 р. 20 кап. І са сваёй саміей зарабіла 3.500 рублёў. Працадзельна ў нашай сям'і адна я. Дзевя маю школьнага ўзросту, а муж — інвалід.

Наш калгас спаборнічае з іншымі калгасамі свайго сельсавета. Трэба сказаць, што вынікі спаборніцтва не дрэнныя. З 11 калгасаў яшчэ з'яўляюцца эканамітам на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку. Я настаўніца перад сабой аплату — дабіцца, каб у 1939 годзе ўсе калгасы нашага сельсавета заваявалі права прымаць удзел у выстаўцы. А калі ёсць жаданне — усюго можна дасягнуць. Праца ў нашай краіне — гэта справа чэсці, справа славы.

Я абавязваюся вясці барацьбу за яшчэ большы ўраджай ільну. Калгас в поспехах рыхтуецца да веснавой саўбы. Рабочая сіла расставлена правільна. Раз у тыдзень мы склікаем вярхоўную нараду, дзе абмяркоўваем план нашай работы. Зараз ні адзін конь у калгасе не стаіць без справы. Кожны дзень вывозіцца гной, торф. Частка коней занята на лесавыяны. Мы адрамантавалі ўсе машыны. У 1939 годзе спадзяемся атрымаць на працадзень грошай не менш пяці рублёў.

Мы павінны працаваць так, як вучыць нас ваякі правадзір і настаўнік — наш любімы друг таварыш Сталін, наша слаўная большавіцкая партыя. Няхай жыве ваякі правадзір нарадзі таварыш Сталін! (Апладысменты).

СУСТРЭЧА

Працоўны год упорнай стаханаўскай працы, год новых вытворчых дасягненняў, год тыхчых стаханаўцаў сацыялістычных палёў нашай орданаснай пагранічнай рэспублікі. І вось зноў лепшыя з іх сабраліся ў сталіцу, каб падзяліцца вопытам, падагуліць багатыя вынікі, наменіць шляхі заваявання яшчэ больш высокіх сталінскіх ураджаў.

У зале многа знаёмых. Людзі пазнаюць адна аднаго, вітаюцца, распываюць пра жыццё-быццё, пра справы.

— А, а... дзед Карней, як здароўе? — трасе за руку знатнага сівавалосага ільнявода Чавускага раёна Карней Андрэвіч Раманоўскага такі-ж сівавалосы стары, аўрай, Омер Евелевіч Сімануў—адказны на тэхнічных культурх калгаса «Чырвоны Сормавец», Чэрнышкаўскага раёна.

Таварышу Сімануў ёсць пра што расказаць, ёсць чым пахваліцца. У мінулым годзе ён дабіўся на калгасе ў 19 гектараў ільну па 6,8 цэнтара добрайсемага валака. На вопытным 20-м гектары ён праводзіў пасеву два разы за адно лета і атрымаў 16,3 цэнтара валака.

Ён першым за дакладчыкам палыходзіць да трыбуны, выцягвае з партфеля доўгія шаўкаватыя жмені ільну і трасе імі ў паветры.

— Гэта вась з першага ўраджаю, а гэта вась — з другога. Першы выраб на 125 сантыметраў, а другі — на 87. У гэтым годзе я абавязваюся з 5 гектараў зняць па 20 цэнтараў валака з кожнага, а з усёй астатняй плошчы пасеву ільну — па 8 цэнтараў з гектара. Слова маё прабрае. Раз абяцаў, значыць абавязваю дабіцца.

Сядзеўшая за сталом прэзідыума знатная звыняўная калгаса «Перамога», Рэчыцкага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марына Сарачук не вытрымала, падыйшла да трыбуны і асірожна пашчупала шаўкаватыя пасмы ільну.

Выступленне т. А. Г. МІЦКЕВІЧ

(Звыняўная калгаса «Завет Ільіча», Шклоўскага раёна)

Я хачу, таварышы, расказаць, як мы дабіліся высокіх ураджаў ільну ў 1937-1938 годзе. Звыняўной па ільну я працую з 1935 года. Добра навучыўся вырашчыць гэту каштоўнейшую тэхнічную культуру.

Як мы дабіліся высокіх і ўстойлівых ураджаў ільну? Добрай апрацоўкай глебы, правільным і своєчасным уліпеннем у глебу ўгнаенняў, захаваннем усёх правіл высокай аграагрэхнікі. Своєчасова і выдатна праводзім саўбу, добра даглядваем пасевы ў час іх росту.

У 1936 годзе я атрымаў на ўчастку свайго звыня з кожнага гектара па 8 з лішнім цэнтараў ільнявалка і па 6 цэнтараў ільнясема. У 1937 годзе я ўзята на сябе абавязальнасць—дабіцца яшчэ больш высокага ўраджаю. І дабіліся! З кожнага гектара атрымала ў сярэднім па 8 цэнтараў ільнявалка і 3 цэнтараў ільнясема. Ільнявалка здала дзяржаве добрай якасці, 18-м нумарам.

За высокі паказальнікі па ўраджайнасці ільну маё звыня заперджана кандыдатам на Усеазаёную сельскагаспадарчую выстаўку. У мінулым годзе, не гледзячы на сухое лета, на ўчастку звыня ў 8 гектары я атрымала па 11 цэнтараў ільнявалка з кожнага гектара.

Іяны аграагрэхнічныя мерапрыемствы мы праводзілі? З вясені мы ўносілі ў глебу па 7 цэнтараў фасфарытнай мукі. Вясной перад саўбай уносілі па 4 цэнтара суперфасфату. Потым — калінію соль. Гэта ўгнаенне спрыяе бясструму росту ільну. Лён добра рос.

Рана і высокакасна праведзеная саўба насеннем высокай кандыцыі мае вельмі вялікае значэнне ў справе атрымання высокіх і ўстойлівых ураджаў. У гэтым мне прыйшлося не раз перадавацца на асабістым вопыце. Таму я заўсёды стараўся праводзіць саўбу

Выступленне т. А. Н. ЗЛОТНІКА

(Нагаснік сельсавета і м. Тэльмена, Брагінскага раёна)

Таварышы! Дзякуючы савецкай уладзе, дзякуючы партыі Леніна—Сталіна, мы сталі зможна і культурна жыць. У выніку ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі ўсе працоўныя жыўць адной дружнай сям'ёй.

Таварышы, я раскажу аб сваім калгасе. У мінулым годзе мы дзятрымова і поўнасею разлічыліся з дзяржавай. Наша чэсна і добрадумленая работа забяспечыла багаты прададзень. На кожны працадзень калгаснікі атрымалі па 2,2 кг. зернавых, 10 кг. бульбы, 3 руб. 15 кап. грошай, кілограм яблык, 800 грамаў гародніны, 40 грамаў мёду і інш. Мы атрымалі з 0,80 гектара казуючы 10.000 рублёў прыбытку.

Наш калгас мае малочна-таварную ферму. У 1938 годзе на кожную фуражкую карову надалі на 1.800 літраў малака з асобных кароў па 2.500 літраў. Калгас прадаў звыш плана дзяржаве 40 тон малака і калгаснікі прадалі 10 тон. Намы поспехі атрыманы таму, што поўнасею выкарыстоўваем стагуд забяспечылі. На звыняў дзень наш калгас заваяваў права ўдзелу ва Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Таварышы, я заклікаю вас, перадавікоў—стаханаўцаў, ударнікаў, каб у 1939 годзе на Усеазаёнай сельскагаспадарчай выстаўцы паказалі нашу квінцэную орданасную рэспубліку, прадаманстравалі выдатны перамогі калгаснага ладу. А для гэтага трэба па-большавіцку правесці веснавую саўбу.

— У нашай краіне можна дасягнуць усюго, — гаворыць далей Омер Евелевіч, — трэба толькі мець ахоту, умець правільна расставіць людзей і ўмець кіраваць імі. Я раскажу вам пра такі выпадак. Наш калгас маюе з калгасам імені Малава. І вось у мінулым годзе вышта так, што лён мы сеем ў адным полі. Толькі дарога раздзяляла нашы лены. У іх 18 гектараў, а ў нас— 20. Пачалася летняя гарачыня. У іх лён жаўце, а ў нас расце. Яны гавораць, што засуха канчаткова з'есць лён, а і я ім адказваю: засухі не прызнаю, а і на нашых палях не будзе...

— І вышта так, што ў іх лён пагарэў, а ў нас выраб на славу. А чаму? Толькі таму, што мы поўнасею захавалі ўсе правілы аграагрэхнікі, уважліва даглядалі лён, а яны не...

Зала апладаруе гэтаму поўнаму сілу і энергію старыку.

На трыбуне — дзед Карней. Ён расказвае ўдзяльнікам нарады, што ў мінулым годзе ён калгасе «Кастрычнік», дзе ён з'яўляецца адказным па ільну, перавыказаў план аплату ільнявалкі дзяржаве. Рыхтуючыся да вясны, у калгасе створана 19 звыняў і ўся плошча ільну буд

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

У артыянальнай авіяцыі іспанскага міністэрства абароны павеламляецца, што 20 студзеня войскі інтэрвэнту і мялежнай пралажжалі лютыя атакі на каталонскім фронце пры падтрымцы вялікіх мас авіяцыі і артылерыі.

Фашысцкія самалёты падверглі бамбардзіроўку Віньянуэва-Хельтру, а таксама Вільяфранка дэ Навалас (на паўднёвым захад ад Барселона), Манльеу, Віч (правінцыя Барселона) і Валенсію.

ПАТРЫЯТЫЧНЫ УЗДЫМ КІТАЙСКАГА НАРОДА

ШАНХАЙ, 20 студзеня. (ТАСС). Кітайскае насельніцтва, як у глыбокім тэлу так і ў прыфрантовай паласе, з вялікім патрыятычным уздымам рыхтуецца да працяглага супраціўлення ворагу.

Насельніцтва правінцы Гуандун прымае актыўны ўдзел у пабудове абарончых умацаванняў. 200 тысяч малалітых сялян з павеятаў Мейсянь і Чаючжоу ўступілі ў армію.

Тэрарыстычныя акты ў Англіі

ЛОНДАН, 20 студзеня. (ТАСС). Англіійскія ўлады, апасаючыся далейшых тэрарыстычных актаў, забілі авіяцыю і паліцэйскія сілы для аховы важнейшых прадпрыемстваў, радыёстанцыяў і т. д.

Учора вечарам былі зроблены спробы ўзарваць будынікі і апараты ваеннага аэрадрома Хенлон (у паўночна-заходняй частцы Лондана). Сотні паліцэйскіх і лётчыкаў былі забілізаваны для аховы аэрадрома і яго ваколіц.

ЧАН КАЙ-ШЫ ЗАЦВЕРДЖАЕ СТАРШАНІЮ НАЦЫЯНАЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАГА СОВЕТА

ЧУНЦЫН, 21 студзеня. (ТАСС). Раішаннем прэзідыума ЦКВ Гамінда Чан Кай-шы зацверджае старшынства нацыянальна-палітычнага савета Кітая.

ПРАЦУЕМ ПА МЕТАДУ ТАВ. ОГНЕВА

З 20 студзеня па 1 лютага на Менскім чыгуначным вузле праводзіцца дакладная работа па метадзе знатнага машыніста т. Огнева.

Чыгуначнікі ст. Менск-таварная азнаменавалі першы дзень дакладна новымі вытворчымі паказальнікамі.

СЕСІЯ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 20 студзеня. (ТАСС). Сёння адбылося заключнае пасяджэнне 104 сесіі савета Лігі нацый.

Перад прыняццем рэзалюцыі, якая заклікае дапамагчы Кітаю, выступілі прадстаўнікі СССР тав. Сурыц, які зачытаў:

«Выказваючы тут яшчэ раз гарачую сімпатыю савецкага народа кітайскаму народу, які доўбіцца змаганню за сваю незалежнасць, я намянаю аб гэтым савета Саюзаў Саветаў і аказання фінансавай дапамогі Кітаю.»

УМАЦАВАННЕ СВЯЗЕЙ ПАМІЖ ФРАНЦУЗСКИМИ КОМУНІСТАМИ І СОЦЫЯЛІСТАМИ


ПАРЫЖ, 21 студзеня. (ТАСС). 19 студзеня адбылося пасяджэнне камітэта сувязі камуністычнай і сацыялістычнай арганізацыі Парыжскага раёна.

ФАРМІРАВАННЕ ГЕРМАНСКИХ КАРПУСОЎ ДЛЯ ІСПАНСКИХ МЯЦЕЖНИКАЎ

ЛОНДАН, 21 студзеня. (ТАСС). Дыпламатычны аглядальнік газеты «Дейлі уоркер» паведамляе, што ў Клагенфурце (Аўстрыя) фарміруюцца германскія армейскія карпусы, які будзе накіраваны ў Іспанію.

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПА ЗБОРУ ФАЛЬКЛАРА

У часе зімовых канікул 6 студзеня літаратурнага факультэта Менскага педагагічнага інстытута выязджаюць у Рэчыцкі раён для збору фальклора.



Танкавы аэкіаж братаў Навіцкіх. НА ЗДЫМКУ: камандзір Д. Я. Навіцкі (злева) ставіць задачу сваёму аэкіажу — братам Вадзіміру і Паўлу.

НАПЯРЭДАДНІ 21-Й ГАДАВІНЫ РСЧА.

ЛЫЖНЫ ПАХОД

У надраздажленні, дзе падтрымоўвалі Вялікаю, днямі праведзен лжыні 25-кіламетровы паход. Байцы ішлі ў поўным баявым снаражэнні і ў часе маршруту выконвалі тактычныя заданні.

Перад выходам курсанты і камандзіры заключылі паміж сабой лагаторы на сацыялістычнае спаборніцтва. Усе вышлі ў лжыны паход з адной думкай — на выдатна выканаць пастаўленую перад імі задчу і тым самым азнаменаваць набліжаючае свята — дзень прыняцця ваеннай прысягі.

Лейтэнант тав. Нурмье, курсанты тт. Джэрфагуіе і Хачатуран упершыню ішлі на лжыках на даўкую адлегласць, але яны не адставалі. Бадоўра і респекта рухаліся па снежнаму полю.

Камандзір падаў сігнал разгортвання на паўводна. Быстра і дакладна была выканана гэта камада.

Імгненне, і ўсе курсанты і камандзіры рухаліся ўжо ў процываазах. Па ігналу — «самалёт» усе надзелі супроцьпрытныя накілі.

Сыгралі адбой. Надраздажленне вярнулася на зямлю кватэры. Адраауж былі падведзены вынікі 25-кіламетравага лжынага паходу: 3 разам было адзначана, што ўсе курсанты і камандзіры дзейнічалі выдатна.

ЗІМОВЫЯ КАНІКУЛЫ СТУДЭНТАЎ

Цікава і змястоўна правяляць зімовыя канікулы студэнты вышэйшых навучальных устаноў БССР. Звыш 500 студэнтаў Менска атрымаюць пунці ў лжыны адпачынку ў Здановічы, Клені і інш. 200 выдатнікаў вучобы паедуць на экскурсію ў Маскву і Ленінград.

У гарадах БССР будзе праведзены вечары мастацкай самадзейнасці студэнтаў, бал-маскарады.

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПА ЗБОРУ ФАЛЬКЛАРА

У часе зімовых канікул 6 студзеня літаратурнага факультэта Менскага педагагічнага інстытута выязджаюць у Рэчыцкі раён для збору фальклора.

САМАЛЗЕЙНЫ СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР

Беларускі Дом народнай творчасці прыступіў да арганізацыі самадзейнага сімфанічнага аркестра ў саставе 50-70 чалавек.

Пытанне аб арганізацыі аркестра ўзнята на старонках «Звязды» заслужаным артыстам БССР Бяосмертным.

Аркестр аб'яднае лепшыя сілы музыкальнай мастацкай самадзейнасці. У задчы аркестра будзе ўваходзіць выхаванне кадрую выканаўцаў, палірызаванні сімфанічнай музыкі сярод шырокіх мас працоўных.

Аркестр будзе дэманстраваць свае дасягненні на прадпрыемствах, у калгасах.

У Доме народнай творчасці ўжо акрыт запіс музыкантаў у аркестр.

НОВЫЯ СПЕКТАКЛІ

Віцебскі беларускі дзяржаўны тэатр ажыццявіў пастаноўку п'есы Ю. Сірына «Цярэці Іванавіч». Рэжысёр спектакля — заслужаны артыст БССР Ц. Н. Сяргейчык, мастак Е. Д. Нівадзеў.

П'еса «Цярэці Іванавіч» паказвае барацьбу савецкага народа з японскімі акупантамі на Далёкім Усходзе ў годзе грамадзянскай вайны.

У заглаўнай ролі Цярэці Іванавіча — заслужаны артыст БССР Н. П. Звездачотаў.

У спектаклі заняты таксама маладыя акторы тэатра Н. Фадзееў, А. Трус, А. Маўзон, Т. Заранок і інш.

Гледачы Віцебска цэпла сустраюць новы спектакль.

20 студзеня ў Дзяржаўным тэатры юнага гледача БССР адбылася прэм'ера п'есы лжычага драматурга А. Бруштэйна «Блакітнае і ружовае».

П'еса А. Бруштэйна «Блакітнае і ружовае» прысвечана паказу старой дарэкай школы. Дзён адбываецца ў 1905 годзе ў жаночай гімназіі, куды прыякачы волгу першай рускай рэвалюцыі.

Пастаноўка п'есы «Блакітнае і ружовае» — сведчанне творчага росту калектыва тэатра.

Юныя гледачы радасна сустраюць новы спектакль.

АД РЭДАКЦЫІ

У газеце «Звязда» ад 10 снежня 1938 года было змяшчана пісьмо работніц уздзенскага маслазавода пад агадулю «Парушалікі савецкіх законаў асталіся не пакаранымі».

Пасля паўторнай праверкі ўздаенскім РК КП(б)Б выявілася, што факты, узказаны ў пісьме, не пацвердзіліся. Работнік рэдакцыі т. Атрашкоў, якому было даручана правесці пісьмо работніц, несуразна аднёўся да выяснення ўсіх фактаў, чым унёў у заблуджэнне рэдакцыю і, па сутнасці, даў магчымасць прагульшчыкам сваю стаць газету ў сваіх асабных інтарэсах. Тав. Атрашкоў з работы ў рэдакцыі знят.

ДЗЕННІК

24 студзеня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома тэхнікі (Комсамольскага, 27) адбудзецца лекцыя для нізавога і сярэдняга аэнка кадрую Кага павышка раёна на тэму: «Тэаічныя навуковыя сацыялізм». Лектар тав. Ляшкоў. Уваход свабодны.

Лекцыя для паравітка горада на тэму: «Марксізм і Ф. Сталін». Лектар тав. Сцяпанавіч. Адбудзецца 25 студзеня, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома перакультуры. Лектар тав. І. Юрэф. Вілеты па паказе КП(б)Б.

Кансультацыя па міжнародным ступіні адбудзецца 23 студзеня, у 8 гадзін вечара, у Доме парткультуры (накой 15).

Лекцыя для інтэлігенцыі Ваўкавыскага раёна на тэму «Кітая Леніна» (што ёсць «спрашанні народа») адбудзецца 23 студзеня ў клубе работнікаў НКВД.

Вын. абавязкі адказнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Кінатэатр «РОДИНА»
3 21 студзеня
НОВЫ ГІКАВЫ ХРОНІКАЛЬНА-ДАКУМЕНТАЛЬНЫ ФІЛЬМ
„Будем, как Ленин“
Да 15-годдзя з дня смерці Вадзіміра Ільіча ЛЕНІНА.

ПАСЛЯ КАПІТАЛЬНАГА РАМОНТУ
УНОЎ АДКРЫВАЕЦЦА
22 СТУДЗЕНЯ
РЭСТАРАН „ЕЎРОПА“
(Ленінская, 1)
У вялікім асартыменце і выбары
СНЕДАННІ, АБЕДЫ і Вячэры.

МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ
СКУПАЧНЫЯ ПУНКТЫ
КУПЛЯЮЦЬ У НАСЕЛЬНІЦТВА РЭЧЫ ХАТНЯГА УЖЫТКУ
КАМІСІЯНЫ МАГАЗІН № 26 (Савецкая, 86).
ПРАВODЗІЦЬ ПРЫЁМ РОЗНЫХ РЭЧАЎ НА КАМІСІЮ

МЕНАБЛЗДРАУАДЗЕЛ
даводзіць да ведама Ступіка, Чырвонаслабодскага, Коньскага, Старобіскага, Любавіцкага, Граскага, Старадарожскага райадраў і Случыцкага горадрана, што
першая міжрэянная навуковая канферэнцыя ўрачоў

ПАСТАНОВА № 1
ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКАГА СОВЕТА
ад 14 студзеня 1939 г.
У аменю п. 7 абавязковай пастаноўкі № 19 Менскага гарадскога савета ад 16 снежня 1938 г. прыняты гэты наступны рэзалюцыі:

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 21
Менскага гарадскога савета
ад 25 снежня 1938 г.
Менскі гарадскі савет ПАСТАНАЎЛІЦ:
1. Забараніць паліцыі на вуліцах і ва ўсіх месцах грамадскага карыстання ў п'яным выглядзе.

НА ПАДСТАВЕ ПАСТАНОЎК ЦКВ І СНК СССР ад 9 верасня 1934 г.
„АБ МЕРАХ І ВАГАХ“
ПРАПАУУЕЦЦА ўсім асабам, прадпрыемствам і арганізацыям, якія агадуляюць і рамантуюць вагавыя прыборы, падлягаючыя праверцы і кляіменцы,
ЗАРЭПІСТРАВАЦЦА ВА ўПРАЎЛЕННЯ МЕР І ВАГАЎ

ЗАВОЧНАЕ АДЗІЎЛЕННЕ
МЕНСКАГА ПЕДАГАГІЧНАГА ІНСТЫТУТА ІМЕНІ А. М. ГОРКАГА
ПЕДАДАМІЯЕ, што
ЗІМОВАЯ ЗАЛІКОВАЯ СЕСІЯ
СТУДЭНТАЎ-ЗАВОЧНИКА ПЕРШАГА КУРСА ЛІТФАКА

Патрэбны пакоі
ВІЦЕБСКІ АБДОРДЗЕЛ
запрашае
на пастаўную работу
ЛАБОРНЫХ ІНЖЫНЕРАЎ і ТЭХНІКАЎ.

П. Л. Ш.